

ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ

1) Аб'ектамі археалагічнага вывучэння не з'яўляюцца:

- а) рэшткі арашальных сістэм
- б) наскальныя малюнкі
- в) помнікі пісьменнасці
- г) скарбы

2) Стаянка – гэта

- а) неўмацаванае паселішча каменнага-бронзавага вякоў
- б) неўмацаванае паселішча жалезнага веку
- в) умацаванае паселішча каменнага-бронзавага вякоў
- г) умацаванае паселішча жалезнага веку

3) Гарадзішча – гэта

- а) неўмацаванае паселішча каменнага-бронзавага вякоў
- б) неўмацаванае паселішча жалезнага веку
- в) умацаванае паселішча каменнага-бронзавага вякоў
- г) умацаванае паселішча жалезнага веку

4) Да закрытых комплексаў не адносіцца:

- а) скарб
- б) пахаванне
- в) культурны слой на паселішчы
- г) спаленае жылло

5) Да адкрытых комплексаў не адносяцца:

- а) выпадкова знойдзеныя вырабы
- б) гаспадарчая яма доўгачасовага выкарыстання
- в) культурны слой на паселішчы
- г) скарб

6) Метады трасалогіі выкарыстоўваюцца для:

- а) датавання артэфактаў
- б) вызначэння функцыі рэчаў
- в) вызначэнне месца вытворчасці старажытных вырабаў
- г) кансервацыі і рэстаўрацыі знаходак.

7) Група помнікаў, абмежаваных у часе і ў прасторы і аб'яднаных падабенствам тыпаў паселішчаў, пабудоў, пахавальнага абраду, керамікі, некаторых формаў прылад працы, зброі і ўпрыгожанняў, называецца

- а) адкрыты комплекс
- б) закрыты комплекс
- в) культурны пласт
- г) археалагічная культура

8) Адувайская эпоха датуецца

- а) 3 млн. – 700 тыс. гг. таму
- б) 700 – 150/120 тыс. гг. таму
- в) 150/120 – 40 тыс. гг. таму
- г) 40 – 12 тыс. гг. таму

9) Ашэльская эпоха датуецца

- а) 3 млн. – 700 тыс. гг. таму
- б) 700 – 150/120 тыс. гг. таму
- в) 150/120 – 40 тыс. гг. таму
- г) 40 – 12 тыс. гг. таму

10) Эпоха мусцье датуецца

- а) 3 млн. – 700 тыс. гг. таму
- б) 700 – 150/120 тыс. гг. таму
- в) 150/120 – 40 тыс. гг. таму
- г) 40 – 12 тыс. гг. таму

11) Верхні палеаліт датуецца:

- а) 3 млн. – 700 тыс. гг. таму
- б) 700 – 150/120 тыс. гг. таму
- в) 150/120 – 40 тыс. гг. таму
- г) 40 – 12 тыс. гг. таму

12) Фінальны палеаліт датуецца:

- а) 700 – 150/120 тыс. гг. таму
- б) 150/120 – 40 тыс. гг. таму
- в) 40 – 12 тыс. гг. таму
- г) 12 – 10 тыс. гг. таму

13) Мезаліт датуецца:

- а) 40 – 12 тыс. гг. таму
- б) 12 – 10 тыс. гг. таму
- в) 9 – 5 тыс. гг. да н.э.
- г) 5 – 3 тыс. гг. да н.э.

14) Неаліт датуецца:

- а) 40 – 12 тыс. гг. таму
- б) 12 – 10 тыс. гг. таму
- в) 9 – 5 тыс. гг. да н.э.
- г) 5 – 3 тыс. гг. да н.э.

15) Бронзавы век датуецца:

- а) 9 – 5 тыс. гг. да н.э.
- б) 5 – 3 тыс. гг. да н.э.
- в) канец 3 тыс. да н.э. – 7 ст. да н.э.
- г) 7 – 5 ст. да н.э.

16) Ранні жалезны век датуецца:

- а) 5 – 3 тыс. гг. да н.э.
- б) канец 3 тыс. да н.э. – 7 ст. да н.э.
- в) 7 – 5 ст. да н.э.
- г) 7 ст. да н.э. – 5 ст. н.э.

17) Для вызначэння функцыі рэчаў выкарыстоўваецца метада

- а) радыевугляродны
- б) дэндрахраналагічны
- в) трасалагічны
- г) стратыграфічны

18) Прылада, якая з'яўляецца ў ашэльскую эпоху – гэта

- а) чопер
- б) чопінг
- в) сфероід
- г) рубіла

19) Выкарыстанне чалавекам агню пачынаецца ў эпоху

- а) алдувай
- б) ашэль
- в) мусцье
- г) фінальны палеаліт

20) Рассяленне старажытных людзей у Еўропе пачалося ў эпоху

- а) алдувай
- б) ашэль
- в) мусцье
- г) фінальны палеаліт

21) Час панавання неандэртальцаў

- а) алдувай
- б) ашэль
- в) мусцье
- г) фінальны палеаліт

22) Характэрная прылада працы мусцьерскай эпохі – гэта

- а) чопер
- б) чопінг
- в) рубіла
- г) востраканечнік

23) Раннепалеалітычныя крамянёвыя вырабы не былі знойдзены ў мясцовасці

- а) Абідавчы
- б) Свяцілавчы
- в) Бердыж
- г) Юравічы

24) Першае пранікненне чалавека на тэрыторыю Беларусі адбылося

- а) 500 – 100 тыс. гг. таму
- б) 100 – 40/35 тыс. гг. таму
- в) 40/35 – 14 тыс. гг. таму
- г) 14 – 10 тыс. гг. таму

25) Асноўны аб'ект палявання ў эпоху верхняга палеаліту:

- а) дыназаўр
- б) мамант
- в) паўночны алень
- г) высокародны алень

26) Да мастацтва эпохі верхняга палеаліту не адносіцца:

- а) арнаментация керамікі
- б) палеалітычныя венеры
- в) наскальныя малюнкі
- г) гравіроўка па косці і рогу

27) Дзе былі выяўлены самыя старажытныя паселішчы краманьёнцаў на тэрыторыі Беларусі?

- а) Абідавічы, Клеявічы
- б) Свяцілавічы,
- в) Падлужжа
- г) Юравічы, Бердыж

28) Асноўная тэрыторыя распаўсюджвання грэнскай культуры

- а) Панямонне
- б) Заходняе Палессе
- в) Верхняе Падняпроўе
- г) Падзвінне

29) Асаблівасцю грэнскай культуры з'яўляецца наяўнасць у інвентары

- а) асіметрычных крамянёвых наканечнікаў стрэл
- б) керамікі
- в) мікралітаў
- г) арнаментаваных касцяных вырабаў

30) Асноўная тэрыторыя распаўсюджання лінгбійскай культуры

- а) Панямонне
- б) Заходняе Палессе
- в) Верхняе Падняпроўе
- г) Падзвінне

31) Якія вырабы былі вядомы мезалітычнаму чалавеку?

- а) крамянёвыя сярпы
- б) кераміка
- в) лук і стрэлы
- г) каменныя свідраваныя сякеры

32) У эпоху мезаліту атрымоўвае шырокае распаўсюджанне

- а) укладышавая тэхніка
- б) тэхніка свідравання каменю
- в) тэхніка шліфавання каменю
- г) тэхніка пілення каменю

33) Рыбалоўны кручок і гарпун – вынаходніцтвы эпохі

- а) фінальнага палеаліту
- б) мезаліту
- в) неаліту
- г) бронзавага веку

34) Эпохай мезаліту датуецца наступная архалагічная культура:

- а) лінгбійская
- б) кундская
- в) нарвенская
- г) сярэднядняпроўская

35) Калі была заселена асноўная частка тэрыторыі Беларусі

- а) позні палеаліт
- б) фінальны палеаліт
- в) мезаліт
- г) неаліт

36) У мезаліце Поўнач Беларусі засялялі плямёны

- а) кундскай культуры
- б) яніславіцкай культуры
- в) кудлаеўскай культуры
- г) нёманскай культуры

37) У мезалітычны час паўднёвы ўсход Беларусі засялялі плямёны

- а) кундскай культуры
- б) яніславіцкай культуры
- в) кудлаеўскай культуры
- г) нёманскай культуры

38) У мезаліце басейн Прыпяці і Нёмана засялялі плямёны

- а) кундскай культуры
- б) яніславіцкай культуры
- в) кудлаеўскай культуры
- г) нёманскай культуры

39) Прыкметай неаліту не з'яўляецца

- а) вытворчая гаспадарка
- б) кераміка
- в) шліфаванне каменю
- г) выплаўка медзі

40) Ткацтва з'явілася ў эпоху

- а) фінальнага палеаліту
- б) мезаліту
- в) неаліту
- г) бронзавага веку

41) Калі на тэрыторыі Беларусі пачалося распаўсюджанне жывёлагадоўлі і земляробства?

- а) палеаліт
- б) мезаліт
- в) неаліт
- г) бронзавы век

42) Характэрная прыкмета неалітычнага посуду

- а) вострадонасць
- б) плоскадоннасць
- в) наяўнасць ручак
- г) наяўнасць накрывак

43) У неалітычны час Усходняе Палессе было заселена насельніцтвам

- а) днепра-данецкай культуры
- б) нёманскай культуры
- в) верхнедняпроўскай культуры
- г) нарвенскай культуры

44) У неалітычны час Заходнее Палессе і Панямонне былі заселены насельніцтвам

- а) днепра-данецкай культуры
- б) нёманскай культуры
- в) верхнедняпроўскай культуры
- г) нарвенскай культуры

45) У неалітычны час Верхняе Падняпроўе было заселена насельніцтвам

- а) днепра-данецкай культуры
- б) нёманскай культуры
- в) верхнедняпроўскай культуры
- г) нарвенскай культуры

46) У неалітычны час Паўночная Беларусь была заселена насельніцтвам

- а) днепра-данецкай культуры
- б) нёманскай культуры
- в) верхнедняпроўскай культуры
- г) нарвенскай культуры

47) Носьбіты якой культуры займаліся здабычай крэменю шахтавым спосабам?

- а) нёманскай культуры
- б) верхнедняпроўскай культуры
- в) нарвенскай культуры

г) культури шарападобных амфар

48) Да эпохі неаліту не адносіцца археалагічная культура

- а) кундская
- б) днепра-данецкая
- в) культура лейкападобных кубкаў
- г) нарвенская культура

49) Найбольш старажытныя металічныя вырабы паходзяць з

- а) Афрыкі
- б) Заходняй Еўропы
- в) Усходняй Еўропы
- г) Пярэдняй Азіі

50) Трыпольская культура датуецца эпохай

- а) мезаліту
- б) неаліту
- в) энеаліту
- г) бронзавага веку

51) Пачатак бронзавага веку звязваецца з

- а) апрацоўкай самароднай медзі
- б) выплаўкай медзі
- в) сплаўкай медзі з цынкам ці олавам
- г) апрацоўкай крычнага жалеза

52) Ямная і катакомбная культуры датуюцца эпохай

- а) мезаліту
- б) неаліту
- в) энеаліту
- г) бронзавага веку

53) Да якой эпохі адносіцца тшцінецкая культура?

- а) палеаліт
- б) мезаліт
- в) неаліт
- г) бронзавы век

54) Для якой культуры характэрны “паркетны арнамент” – гарызантальныя пасы заштрыхаваных трохвугольнікаў са злучанымі бакамі?

- а) нёманскай культуры
- б) верхнедняпроўскай культуры
- в) нарвенскай культуры
- г) сярэднедняпроўскай культуры

55) Якая катэгорыя знаходак сярэднедняпроўскай культуры з’яўлялася прыбалтыйскім імпартам?

- а) бурштыновыя падвескі
- б) фаянсавая пацерка
- в) шкляная пацерка
- г) бронзавыя сякеры

56) Адкуль паступалі металічныя вырабы сярэднедняпроўскай культуры?

- а) Прыбалтыка
- б) Паўночны Каўказ і Прыкарпацце
- в) Сірыя
- г) Егіпет

57) У матэрыялах якой культуры адзначаюцца статуэткі людзей, звяроў, птушак, змей, музычныя інструменты?

- а) верхнедняпроўскай культуры
- б) нарвенскай культуры
- в) сярэднедняпроўскай культуры
- г) паўночнабеларускай культуры

58) Тэрыторыя распаўсюджання тшцінецкай і лужыцкай культур

- а) Усходняя Прыбалтыка
- б) тэрыторыя ад Дняпра да Волгі
- в) тэрыторыя ад Прыўралля да Балкан
- г) сярэдняя паласа Цэнтральнай і Усходняй Еўропы

59) У бронзавым веку з’яўляецца:

- а) човен
- б) калясніца

- в) кераміка
- г) лук і стрэлы

60) Для якой культуры характэрны “рагатыя” праселкі?

- а) верхнедняпроўскай культуры
- б) культуры шарападобных амфар
- в) сярэднедняпроўскай культуры
- г) тшцінецкай культуры

61) Сырадутны працэс выплаўкі жалеза быў вынайдзены

- а) хетамі
- б) старажытнымі егіпцянамі
- в) старажытнымі рымлянамі
- г) готамі

62) Ва ўсходняй Еўропе металургія жалеза шырока распаўсюдзілася пачынаючы з

- а) XV ст. да н.э.
- б) мяжы VIII–VII стст. да н.э.
- в) V ст. да н.э.
- г) V ст. н.э.

63) У IX – пачатку VII ст. да н.э. тэрыторыя паўночна-прычэрнаморскім стэпу была занятая

- а) кімерыйцамі
- б) скіфамі
- в) сарматамі
- г) готамі

64) Аснову гаспадаркі скіфаў складала

- а) паляванне і рыбная лоўля
- б) земляробства
- в) аседлая жывёлагадоўля
- г) качавая жывёлагадоўля

65) Найбольш яскравай прыкметай скіфскага мастацтва з'яўляецца

- а) гравіроўка рагавых прыладаў
- б) інкрустацыя ўпрыгожванняў каляровымі камянямі
- в) “звярыны” стыль
- г) рэльефны арнамент керамікі

66) Насельніцтва, якое падпарадкавала Скіфію

- а) кімерыйцы
- б) сарматы
- в) гепіды
- г) готы

67) Найбольш яскравай прыкметай мастацтва сарматаў з'яўляецца

- а) гравіроўка рагавых прыладаў
- б) інкрустацыя ўпрыгожванняў каляровымі камянямі
- в) “звярыны” стыль
- г) рэльефны арнамент керамікі

68) Якія наканечнікі стрэл вырабляла скіфскае насельніцтва?

- а) бронзавыя ўтулкавыя
- б) бронзавыя чаранковыя
- в) жалезныя ўтулкавыя
- г) жалезныя чаранковыя

69) Якія наканечнікі стрэл выраблялі сарматы?

- а) бронзавыя ўтулкавыя
- б) бронзавыя чаранковыя
- в) жалезныя ўтулкавыя
- г) жалезныя чаранковыя

70) Меч-акінак (кароткі колючы меч) – зброя

- а) кімерыйцаў
- б) скіфаў
- в) сарматаў
- г) готаў

71) Доўгі сякучы меч – зброя

- а) кімерыйцаў
- б) скіфаў
- в) сарматаў
- г) готаў

72) У жалезным веку тэрыторыя ад сярэдняга цячэння р. Беразіны на поўначы да р. Рось на поўдні, ад вярхоўяў Заходняга Буга на захадзе да басейна р. Сож на усходзе была заселена носьбітамі

- а) мілаградскай культуры
- б) днепра-дзвінскай культуры
- в) культуры штрыхаванай керамікі
- г) банцараўскай культуры

73) Галоўная асаблівасць керамікі мілаградскай культуры

- а) наяўнасць ручак
- б) наяўнасць накрывак
- в) кругладоннасць.
- г) плоскадоннасць

74) З якім насельніцтвам кантактавалі носьбіты мілаградскай культуры?

- а) скіфы
- б) старажытныя рымляне
- в) германскія плямёны

75) Тып пахаванняў, характэрных для зарубінецкай культуры

- а) грунтовыя пахаванні
- б) курганныя пахаванні
- в) пахаванні не вядомы

76) Для якой культуры характэрны трохвугольныя са шчыткам на ножцы фібулы, якія упрыгожваліся ўцісканнямі?

- а) мілаградскай культуры
- б) днепра-дзвінскай культуры
- в) зарубінецкай культуры
- г) банцараўскай культуры

77) Тэрыторыя Усходняй Літвы, Паўднёва-Заходняй Латвіі, Паўночна-Заходняй і Цэнтральнай Беларусі – арэал

- а) мілаградскай культуры
- б) культур штрыхаванай керамікі
- в) зарубінецкай культуры
- г) банцараўскай культуры

78) Тып пахаванняў, характэрных для культур штрыхаванай керамікі

- а) грунтовыя пахаванні
- б) курганныя пахаванні
- в) пахаванні не вядомы

79) Да якога этнасу адносяць насельніцтва культур штрыхаванай керамікі?

- а) балты
- б) славяне
- в) германскія плямёны
- г) інда-іранскія плямёны

80) Які тып паселішчаў характэрны для днепра-дзвінскай культуры?

- а) стаянкі
- б) гардзішчы
- в) селішчы
- г) паселішчы не выяўлены

81) Тып пахаванняў, характэрных для днепра-дзвінскай культуры

- а) грунтовыя пахаванні
- б) курганныя пахаванні
- в) пахаванні не вядомы

82) Які посуд характэрны для днепра-дзвінскай культуры

- а) вострадонны
- б) посуд са штрыхаванымі паверхнямі
- в) гладкасценны посуд
- г) посуд з дамешкамі тоўчаных ракавін

83) Для якой культуры характэрны лунніцы-падвескі, на канцах якіх меліся эмалевыя ўстаўкі?

- а) мілаградскай культуры
- б) днепра-дзвінскай культуры
- в) кіеўскай культуры
- г) банцараўскай культуры

84) Да якога этнасу адносяць насельніцтва вельбаркскай культуры?

- а) балты
- б) славяне
- в) германскія плямёны
- г) інда-іранскія плямёны

85) У якіх рэгіёнах Беларусі выяўлены помнікі вельбаркскай культуры

- а) Панямонне
- б) Верхняе Падняпроўе
- в) Заходняе Падзвінне
- г) Пабужжа і Турава-Пінскае Палессе

86) Дзякаўская культура датуецца

- а) VIII ст. да н.э. – IV ст. н.э.
- б) III ст. да н.э. - II ст. н.э.
- в) IX – пачатак VII ст. да н.э.
- г) III ст. да н.э. – IV ст. н.э.

87) Адна з асноўных рыс дзякаўскай культуры

- а) меч-акінак
- б) бронзавыя ўтулкавыя наканечнікі стрэл
- в) жалезныя чаранковыя наканечнікі дзідаў
- г) гліняныя грузікі грыбападобнай формы з насечкамі па краю

88) З кельтамі звязваецца такая археалагічная культура, як

- а) пшэворская
- б) вельбаркская
- в) латенская
- г) мадленская

89) Аснову гаспадаркі пшэворскіх пляменаў складала

- а) паляванне і рыбная лоўля
- б) земляробства
- в) аседлая жывёлагадоўля
- г) качавая жывелагадоўля

90) Першая даставерная археалагічная культура славян

- а) днепра-дзвінская культура
- б) пражская культура
- в) кіеўская культура
- г) банцараўская культура

91) Храналагічныя межы пражскай культуры

- а) V–VII стст. н.э.
- б) III ст. да н.э. - II ст. н.э.
- в) IX – пачатак VII ст. да н.э.
- г) III ст. да н.э. – IV ст. н.э.

92) Асноўны занятак носьбітаў пражскай культуры

- а) паляванне і рыбная лоўля
- б) земляробства
- в) аседлая жывёлагадоўля
- г) качавая жывелагадоўля

93) З якімі летапіснымі плямёнамі звязваюць пянькоўскую культуру?

- а) анты
- б) венеды
- в) склавены
- г) готы

94) Вялікая колькасць скарбаў ювелірных вырабаў – характэрная прыкмета

- а) пражскай культуры
- б) пянькоўскай культуры
- в) лука-райкавецкай культуры
- г) банцараўскай культуры

95) Культурой дняпроўскіх балтаў з'яўляецца

- а) пражская культура
- б) лука-райкавецкая культура
- в) пянькоўская культура
- г) тушамлінская культура

96) Этнавызначальнай адзнакай крывічоў з'яўляюцца

- а) бранзалетападобныя скроневыя кольца з завязанымі канцамі
- б) сяміпрамяневыя скроневыя кольца
- в) буйныя металічныя пацеркі, якія пакрытыя зернем
- г) сямілапасныя скроневыя кольца

97) Этнавызначальнай адзнакай радзімічаў з'яўляюцца

- а) бранзалетападобныя скроневыя кольца з завязанымі канцамі
- б) сяміпрамяневыя скроневыя кольца
- в) буйныя металічныя пацеркі, якія пакрытыя зернем
- г) сямілапасныя скроневыя кольца

98) Этнавызначальнай адзнакай дрыгавічоў з'яўляюцца

- а) бранзалетападобныя скроневыя кольца з завязанымі канцамі
- б) сяміпрамяневыя скроневыя кольца
- в) буйныя металічныя пацеркі, пакрытыя зернем
- г) сямілапасныя скроневыя кольца.

99) Этнавызначальнай адзнакай вяцічаў з'яўляюцца

- а) бранзалетападобныя скроневыя кольца з завязанымі канцамі
- б) сяміпрамяневыя скроневыя кольца
- в) буйныя металічныя пацеркі, якія пакрытыя зернем
- г) сямілапасныя скроневыя кольца

100) Якое племянное аб'яднанне займала тэрыторыю ад Верхняга Панямоння на захадзе да Кастрамскога Паволжжа на ўсходзе, ад Пскоўскага возера на поўначы да вярхоў'я ў Сажы на поўдні?

- а) крывічы
- б) радзімічы
- в) дрыгавічы
- г) паляне

101) Якое племянное аб'яднанне займала тэрыторыю паміж Прыпяццю і Дзвіной?

- а) крывічы
- б) радзічы
- в) дрыгавічы
- г) паляне

102) Якое племянное аб'яднанне займала басейн ніжняга і сярэдняга Сажа і міжрэчча Сажа і Дняпра?

- а) крывічы
- б) радзічы
- в) дрыгавічы
- г) паляне

103) Якія пахавальныя помнікі былі характэрныя для крывічоў у V–IX ст.?

- а) грунтоваыя
- б) доўгія курганы
- в) круглыя курганы

104) Які горад з'яўляўся племянным цэнтрам дрыгавічоў?

- а) Лукомль
- б) Тураў
- в) Гомель
- г) Гародня

105) Пахаванні з попельна-вугальнай праслойкай у форме “вогнанага кола”, у цэнтр якога клалі нябожчыка, характэрны для

- а) крывічаў
- б) дрыгавічаў
- в) радзімічаў
- г) усходнелітоўскіх балцкіх плямёнаў

106) Абрад пахавання каня характэрны для

- а) крывічаў
- б) дрыгавічаў
- в) радзімічаў

г) усходнелітоўскіх балцкіх плямёнаў

107) Калі ўзгадваецца ў летапісу Ноўгарад?

- а) 859 г.
- б) 862 г.
- в) 882 г.
- г) 890 г.

108) У якім горадзе знойдзена 28 ярусаў маставых?

- а) Полацк
- б) Смаленск
- в) Кіеў
- д) Ноўгарад

109) Самым буйным горадам Усходняй Еўропы ў XI–XIII ст. з’яўляўся

- а) Полацк
- б) Смаленск
- в) Кіеў
- д) Ноўгарад

110) Рала – гэта

- а) ворная прылада
- б) прылада, якая выкарыстоўвалася ў металургіі
- в) прылада, якая выкарыстоўвалася ў металаапрацоўцы
- г) упрыгожанне

111) Дзе была знойдзена пасудзіна з найбольш старажытны м усходнеславянскім надпісам?

- а) у Дзесяціннай царкве
- б) у Кіева-Пячорскай лаўры
- в) у кургане Гнёздаўскага могільніка
- г) у кургане Чорная Магіла

112) Які пахавальны рытуал не з’яўляецца скандынаўскім?

- а) змяшчэнне ў пахаванне ляпной керамікі
- б) змяшчэнне ў жаночыя пахаванні шкарлупападобных фібул
- в) звычай утыкаць зброю ў рэшткі крэмацыі
- г) пахаванне ў ладзі

113) Як у раннефеадальны час называлася паселішча вольных сялян?

- а) весь
- б) сяло
- в) пагост

114) Як у раннефеадальны час называлася паселішча асабіста залежных сялян?

- а) весь
- б) сяло
- в) пагост

115) Як у раннефеадальны час называўся адміністрацыйны цэнтр?

- а) весь
- б) сяло
- в) пагост

116) Найбольш старажытная прылада для апрацоўкі глебы ва ўмовах існавання падсечна-агнявога земляробства – гэта

- а) барана-сукаватка
- б) рала
- в) саха

117) Дзе былі знойдзены нажныя ступы?

- а) Мінск
- б) Брэст
- в) Полацк
- г) Гродна

118) Дзе было выяўлена зерне грачыхі?

- а) Мінск
- б) Брэст
- в) Полацк
- г) Гродна

119) Цэнтральная частка паселішча, размешчаная на ўзвышэнні і умацаваная драўляным тынам, равамі і валамі, называлася

- а) дзяцінец

- б) пасад
- в) пагост
- г) весь

120) Гандлёва-рамесніцкая частка старажытнарускага горада называлася

- а) дзяцінец
- б) пасад
- в) пагост
- г) весь

121) У якім горадзе не былі знойдзены берасцяныя граматы?

- а) Полацк
- б) Віцебску
- в) Мінск
- г) Мсціслаўль

122) Колькі будаўнічых гарызонтаў было выяўлена ў Полацку?

- а) 5
- б) 10
- в) 14
- г) 20

123) Калі ўпершыню ўзгадваецца ў летапісу Полацк?

- а) 859 г.
- б) 862 г.
- в) 1067 г.
- г) 1161 г.

124) Калі ўпершыню ўзгадваецца ў летапісу Мінск?

- а) 859 г.
- б) 862 г.
- в) 1067 г.
- г) 1161 г.

125) Які замак адносіцца да тыпу замкаў-кастэляў?

- а) Гродзенскі Верхні (Стары) замак

- б) Замак у Іказні
- в) Лідскі замак
- г) Нясвіжскі замак

126) Які замак адносіцца да тыпу бастыённых уладальніцкіх замкаў?

- а) Гродзенскі Верхні (Стары) замак
- б) Замак у Іказні
- в) Лідскі замак
- г) Нясвіжскі замак

127) Двары і фальваркі – гэта

- а) неўмацаваныя сядзібы феадалаў
- б) умацаваныя сядзібы феадалаў